



ПРА ВЫБАРЫ І НЕ ТОЛЬКІ

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля Качанова ўчора ў рамках адзінага дня інфармавання сустрэлася з калектывам Цэнтральнага ўнівермага «Мінск». Удзел службовых асоб у падобных мерапрыемствах ужо стаў традыцыяй у нашай краіне, паколькі дазваляе ўдзельнікам найпрост пачуць пра палітыку дзяржавы на сучасным этапе, а таксама даведацца меркаванні людзей адносна пытанняў, якія іх хвалюць.



Фота БелТА.

прымаюцца, павінны быць на карысць людзей і дзяржавы», — нагадала яна пазіцыю Прэзідэнта.

Працягваючы размову пра палітыку Беларусі, Наталля Качанова назвала галоўнымі яе каштоўнасцямі незалежнасць і суверэннітэт. «Гэта непарушная правіла, чырвоная рыса, за якую нельга пераступаць. Усё, чаго дасягнула Беларусь за невялікі прамежак незалежнай гісторыі, дарагога варта. Мы абавязаны гэта зберагчы, каб наступныя пакаленні маглі прымножыць і захаваць тое, што мы маем», — адзначыла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта.

Супрацоўнікі ЦУМА задалі кіраўніку Адміністрацыі шмат пытанняў, закранулі эканоміку, адукацыю, ахову здароўя. Пазней у гутарцы з журналістамі Наталля Качанова прызналася, што для службовых асоб вельмі важна, каб людзі заўсёды актыўна ўдзельнічалі ў размове, бо зваротная сувязь дапамагае ў прыняцці кіраўніцкіх рашэнняў.

Сустрэча працягвалася больш за дзве гадзіны.

Паводле БелТА.

Гэтая сустрэча з супрацоўнікамі ЦУМА была прысвечана тэме «Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь — прадстаўнічы і заканадаўчы орган Беларускай дзяржавы». Гаварылі аб маючых адбыцца парламенцкіх выбарах, значнай ролі і значэнні Нацыянальнага сходу ў сістэме дзяржкіравання, у цэлым жыцці краіны.

Наталля Качанова заклікала кожнага прыйсці на выбарчыя ўчасткі і зрабіць свой выбар. Яна адзначыла, што Прэзідэнт выказваўся за тое, што ў парламенце патрэбныя людзі розных узростаў, прафесій, якія б прадстаўлялі розныя слаі грамадства.

Таксама на сустрэчы кіраўнік Адміністрацыі акрэсліла асноўныя крытэрыі работы для кіраўнікоў усіх узроўняў і, мабыць, кожнага чалавека. «Гэта перш за ўсё людзі, справядлівае да іх стаўленне і ўвага. Усе рашэнні, што

ПАСПРАЧАЕМСЯ ЗА ЛІДАРСТВА

Беларусь і Латвія працягваюць актыўную падрыхтоўку да чэмпіянату свету

Нагадаем, права сумеснага правядзення турніру ў 2021 годзе краіны атрымалі на гадавым кангрэсе ІІХФ у маі 2017 года.



Старшыня Беларускай федэрацыі хакея Генадзь САВІЛАЎ і Эйнарс СЕМАНИС.

На гэтым тыдні ў федэрацыі хакея Беларусі прайшла сустрэча з паслом Латвіі ў Беларусі Эйнарсам Семанісам.

У ходзе сустрэчы абмяркоўваліся пытанні візавай падтрымкі і трансгранічнага перамяшчэння балельшчыкаў і іншых кліенцкіх груп чэмпіянату. Нагадаем, сусветны форум пройдзе з 7 да 23 мая 2021 года. У Мінску і Рызе каманды паспрачаюцца за лідарства на групавым этапе, а таксама вызначаць удзельнікаў паўфіналаў. Матчы топ-4, фінал і гульні за «бронзу» прыме Мінск.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



ДРУГОЕ «ЗОЛАТА» Ў КІТАІ


Перамогу на Сусветных ваенных гульнях атрымала наша жаночая зборная ў камандным турніры па класічным луку.

У вырашальным матчы Карына Дзямінская, Карына Казлоўская і Аляксандра Куратнік выйгралі ў саперніц з Расіі — 6:2. Трэцяе месца занялі спартсменкі КНДР, якія перамаглі ў матчы за «бронзу» ўкраінак — 5:3. Нагадаем, гэта другі залаты медаль беларускіх спартсменаў на турніры, раней найлепшым стаў дзюдаіст Даніэль Мукетэ. Акрамя залатых узнагарод, «серабро» і «бронзу» на Сусветных ваенных гульнях у Кітаі заваявалі барцы Аляксандр Гуштын і Ксенія Станкевіч адпаведна. Сусветныя ваенныя гульні будуць працягвацца да 27 кастрычніка.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

МУЛЬТЫМЕДЫЯ + ІНТЭРАКТЫЎ

На эканамічным факультэце БДУ адкрылі мультымедычную «аўдыторыю будучыні». Яна дазваляе выкарыстоўваць у навучальным працэсе найноўшыя інтэрактыўныя тэхналогіі. Гэта ўклад БПБ-Ашчадбанка ў падрыхтоўку будучых фінансістаў.



лекцыі, семінары, круглыя сталы або дзелавыя гульні. А з дапамогай мультымедычнага абсталявання тут могуць праходзіць інтэрактыўныя заняткі і мерапрыемствы.

У аўдыторыі будуць навучацца студэнты спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт». Многія яе выпускнікі пасля заканчэння вучобы працаўладкоўваюцца ў банках.

У аўдыторыі арганізавана 48 пасадачных месцаў для студэнтаў. Спецыяльныя сталы трансформеры дазваляюць лёгка змяняць расстаноўку мэблі, каб праводзіць лекцыі, семінары, круглыя сталы або дзелавыя гульні.

ЗША хочуць, каб у высадцы на Месяц удзельнічалі і іншыя краіны

Злучаныя Штаты хочуць, каб у іх праграме па асваенні Месяца Artemis удзельнічалі міжнародныя партнёры, у тым ліку тыя краіны, якія цяпер працуюць разам з NASA на Міжнароднай касмічнай станцыі. Пра гэта заявіў дырэктар Нацыянальнага ўпраўлення па аэранаўтыцы і даследаванні касмічнай прасторы Джэймс Брайдэнс-тайн, выступаючы на 70-м Міжнародным астранаўтычным кангрэсе ў Вашынгтоне.



«Мы хочам бачыць астранаўтаў усіх краін на паверхні Месяца, гэта наша мэта. Па меры таго, як мы рухаемся наперад, нам трэба будзе як мага больш міжнароднай падтрымкі», — сказаў ён.

NASA вясной аб'явіла аб тым, што новая праграма асваення Месяца атрымала назву Artemis. Яна будзе складацца з трох этапаў: першы прадугледжвае неплатуемы палёт устаноўленага на цяжкай ракеце карабля Orion вакол Месяца і яго вяртанне на Зямлю, гэты этап запланаваны на другую палову 2020 года. Другі этап — аблёт натуральнага спадарожніка Зямлі з экіпажам на борце, ён намечаны на 2022 год. На трэцім этапе NASA разлічвае ажыццявіць высадку астранаўтаў на Месяц у 2024 годзе.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

На паўднёвым усходзе Вялікабрытаніі ў грузавым кантэйнеры знойдзены 39 цел



У брытанскім Эсексе ў грузавым кантэйнеры знойдзены целы 39 чалавек, паведамляе BBC.

Удакладняецца, што паліцэйскія Эсекса былі выкліканыя ў прамысловы парк Waterglade ў Грэйсе 23 кастрычніка каля дзвюх

гадзін ночы. Яны знайшлі ў кантэйнеры грузавіка целы 38 дарослых і аднаго падлетка. Іх асобы высвятляюцца.

Кіроўца грузавіка, 25-гадовы мужчына з Паўночнай Ірландыі, быў арыштаваны па падазрэнні ў забойстве, цяпер ён знаходзіцца пад вартай.

Паводле папярэдняй інфармацыі, грузавік прыбыў з Балгарыі і заехаў у краіну 19 кастрычніка. Месца знаходкі ачэплена, прамысловы парк Waterglade зачынены. Высвятляюцца ўсе абставіны надзвычайнага здарэння.

Прэзідэнт Чылі аб'явіў аб шэрагу мер сацыяльнай падтрымкі на фоне пратэстаў

Урад Чылі накіруе на разгляд парламента шэраг мер сацыяльнай падтрымкі для ўрэгулявання сітуацыі з пра-

тэстамі і беспарадкамі, якія працягваюцца у рэспубліцы з мінулага тыдня. Пра гэта заявіў прэзідэнт Чылі Себасцьян Пін'ера.

«Мы перададзім на разгляд кангрэса гэты сацыяльны пакет у адпаведнасці з законам і пачнём яго рэалізацыю, калі ўрад атрымае гэтую магчымасць», — сказаў ён.

Паводле слоў прэзідэнта, у пакет мер уваходзіць павышэнне пенсій, зніжэнне тарыфаў на электрычнасць, частковае пакрыццё выдаткаў на лячэнне, зніжэнне цэн на лекі і ўстанаўленне мінімальнага гарантванага даходу для працоўных.

Акрамя таго, урад Чылі плануе накіраваць у парламент законапраект аб павышэнні падатку для асоб з высокімі даходамі. Па словах Пін'еры, гэтая мера дазволіць «павялічыць падатковыя паступленні ў бюджэт і прафінансаваць сацыяльную праграму».

Пратэсты, якія перараслі ў беспарадкі і сутыкненні з паліцыяй, пачаліся ў Сант'яга 14 кастрычніка, пасля таго, як кошт праезду ў метро ў сярэднім вырас на 30 песа (\$0,04). Пазней беспарадкі ахапілі і іншыя гарады краіны. У сувязі са складанай сітуацыяй прэзідэнт Пін'ера абвясціў надзвычайнае становішча ў сталіцы і шэрагу іншых гарадоў, а таксама прыняў рашэнне адмяніць павышэнне цэн на праезд у грамадскім транспарце. Па звестках уладаў, у ходзе беспарадкаў загінулі 15 чалавек.